

Напішы ж ты мне, Язэпка,—
 Ўспомні, брат, аб нашай дружбе,
 Аб усім, што гэнам бачыш,
 Аб сваім жыщі, аб службе.

Як ты час праводзіш вольны,
 З кім там знаешся, гамоніш;
 Як ты журбу, як ты гора
 Ад сябе штодзенне гоніш.

Буду дзякаўца за гэта,
 Буду знаць, што ёсьць жа гдзесь
 Мой Язэпка, мой каханы,
 Мой прыяцель...

Твой Алесь.

1916

ПАХОДНАЯ

Загрымелі ў барабаны,
 Заігралі ў трубы —
 Раскаціўся грукат грому
 Чалавечай згубы.

Закурылася дарога,
 Заіржалі коні,
 Праваджала маці сына
 Па зялёной блоні¹.

Залівалася слязамі,
 Каля стрэмій йдуchy:
 «Завісаюць над табою,
 Галубок мой, тучы...»

Загнітуць цябе марозы,
 Мой пякнюткі квеце,
 Астануся я зязулькай,
 Сірацінкай ў свеце...»

Пацяшаў яе хлапчына:
 «Супакойся, мама,
 Не навекі ты за мною
 Зачыніла браму.

Яшчэ будзе вараненькі
 Капыцікам біці:
 — Выйдзі, выйдзі, гаспадыня,
 Сыночку адкрыші!...

Яшчэ будзе вараненькі
 Весела іржаці:
 — Выйдзі, выйдзі, гаспадыня,
 Сыночка ўсттрачаці!»

1917

* * *

Хто сказаў: «І я з народам»,
 Хто з ім поплеч стаў, як з братам,
 Хто пайшоў з ім роўным ходам
 К роўным зыскам, к роўным стратам, —
 З тым і я. Няхай жа ліча,
 Будзе трэба — хай пакліча.

Хто ж сказаў, а потым зрадзіў,
 Хто пайшоў, а потым кінуў,
 Хто ў души сумленне згладзіў¹,
 Ў кім апошні сорам згінуў, —
 Хай дрыжыць. У дзень прысуду,
 Ў страшны дзень, я сведчыць буду!

1917

ЛІСТОК І НАДЗЕЯ

Высока-высока
 На дрэва галінцы
 Дрыжэў адзінока
 Лісток на вярбінцы, —
 Маленькі, зжаўцелы,
 Ледзь-ледзь ён трymаўся,
 Баязна, нясмела